

Чырвоная Зьмена

№ 34 (1001) ПАНЯДЗЕЛАК, 10-га лютага 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ
 Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
 Умовы падпіскі:

1 месяц	30 кап.
3 месяцы	90
6 месяцаў	1 р. 80
1 год	3 р. 30

АДРАС РЕДАКЦЫІ:
 Менск, вул. Нарпа Марноў, 38
 Тэлефоны: рэдактара—7-25,
 сэкратарыят—12-19.
 АДРАС КАНТОРЫ:
 Комсомольская 25, тэлеф. № 903.
 ГОД ВІДАННЯ ІХ.

АМЭРЫКА НАСТУПАЕ

ЛЕНДАН, 8. Амэрыка прапанавала Англіі ўраўняць амэрыканскі і ангельскі лінейныя флэты не да 1942 году, а ўжо ў 1931 годзе. Па амэрыканскай прапанове Амэрыка павінна мець 18 вялікіх крэйсераў, а Англія 15; Англія за тое прадастаўляеца некаторая пераважнасьць у лёгкіх крэйсерах; аднак, кожная з дзяржаў у праве патрабаваць поўнага ўраўняньня крэйсарскіх флэтаў. Адначасова Амэрыка ставіць

пытаньне аб падводных лодках і спасылалца на „немагчымасьць дабіцца іх поўнага зьнішчэньня“. З прычыны гэтага Амэрыка прапануе забараніць папаўнаважаны судны, „калі не прадаўжаны загады бясспэчнасьці для пасажыраў экіпажу“.
 Амэрыканская прапанова зьявілася поўнай нечаканасьцю для марской канфэрэнцыі.

За рашучы паварот і ўзмацненьне работы сярод беднаты і батрацтва (Да справаздачна-перавыбарчай кампаніі саветаў)

Абвешчаныя згодна пастанова ЦК КП(б)Б і ЦВК БССР, з 15 лютага па 15 сакавіка перавыбары саветаў у раёнах і сельсаветах сучаснай калектывізацыі, а таксама і тых саветаў, якія не правялі сябе ў справе арганізацыі беднаты і батрацтва і калектывізацыі, якія снажалі клясавую лінію партыі, засьмечаны варожымі і чужымі элемэнтамі і тых саветаў, якія не забяспечваюць актыўнага, цвёрдага кіраўніцтва ў справе калектывізацыі і ліквідацыі кулацтва, як клясы, павінны прайсьці пад лэўганам „Саветы—тэарам да колгасаў“.

Мы ўжо ў № 33 „Ч. З.“ гаварылі і прыводзілі вытрымку з пастановы ЦВК БССР аб адставаньні зьместу, форм і мэтадаў работы саветаў ад задач сёньняшняга дня. Там Молатаў у сваім дакладзе на партнарадзе пры ЦК УсеКП(б) 13 студзеня 1930 году зазначыў, што „галоўным недахопам саветаў зьяўляецца адсутнасьць неабходнай у сучасных умовах работы па арганізацыі батрацтва і беднаты. Гэта—ж факт, што ў нас з арганізацыі беднаты ў саветах, не гаворачы ўжо пра коопэратывы, сьціва абстаіць зусім незадавальняюча. З другога боку, хіба мы ня ведаем аб тым, што яшчэ да гэтага часу нярэдка сустракаюцца саветы, у якіх яўна сказьнеца ўплыў кулацтва. Адсутнасьць работы па арганізацыі беднаты і ўплывы кулацкіх элемэнтаў у саветах—два шчыльна звязаныя між сабою зьявішчы“. Усё гэта выклікае неабходнасьць утварэньня рашучага пералому ў рабоце сярод беднаты і батрацтва.

Неадкладнай часткай ва ўсёй рабоце па правядзеньню справаздачна-перавыбарчай кампаніі саветаў зьяўляецца работа па арганізацыі вакол саветаў пад кіраўніцтвам партыі мас батрацтва і беднаты. Толькі гэта ўмова забяспечыць шчыльнейшы саюз з сярэдняклясамі масамі сялянства, толькі гэта дасць магчымасьць наносіць руйнуючыя ўдары па клясавому ворагу.

Недзацэнка работы з батрацтвам і беднатай, асабліва на даным этапе, ёсьць самая шкодная права правага опартунізму. „Пераконваць яшчэ і цяпер, што арганізацыя беднаты на вёсцы зьяўляецца галоўнейшым абавязкам кожнага камуніста, а таксама і кожнага комсамольца—проста няёмка. Які-ж гэта камуністы альбо комсамольцы, калі ён здольны забываць аб асноўнай задачы камуністага ў вёсцы—аб згуртаваньні бядняцка-батрацкага шэрагу саветаў пад кіраўніцтвам партыі. У нядаўнім рашэньні ЦК проста гаворыцца, што „толькі чужыя УсеКП(б) і УсеЛКСМ элемэнтны могуць ігнараваць гэту карэнную за-

дачу партыі,—задачу самастойнай арганізацыі беднаты і батрацтва на вёсцы“. (Молатаў—Прамова на партнарадзе пры ЦК УсеКП(б)). Толькі такая павінна быць пастаноўка пытаньня аб працы з беднатай і батрацтвам, і толькі ставячы так пытаньне, можна будзе пасьпяхова справіцца з задачай, якая стаіць перад справаздачна-перавыбарчай кампаніяй саветаў у справе перабудовы іх работы, што зьяўляецца надзвычайна важным у рабоце партыйных і комсомольскіх арганізацыяў. У пастанове ЦК КП(б)Б па гэтым пытаньню гаворыцца, што „адной з найбольш галоўных і неадкладных задач партыйных арганізацыяў павінна быць перабудова работы саветаў, карэнная зьмена форм і мэтадаў іх работы з тым, каб сапраўды згуртаваць бядняцка-батрацкае ядро ў саветах і навакол іх, і на гэтай аснове ўзмацніць пролетарскае кіраўніцтва колгасным рухам“.

Ставячы так пытаньне мы павінны дамагчыся, каб справаздачна-перавыбарчая кампанія саветаў выкарыстаць для рашучага павароту і ўзмацненьня сыстэматычнай работы сярод батрацтва і беднаты. І ў гэтай справе партыйныя і комсомольскія ячэйкі павінны прыняць актыўнейшы ўдзел.

Апошнія пленумы ЦК УсеЛКСМ і ЛКСМБ, у прыватнасьці студзеньскі пленум ЦК ЛКСМБ, надзвычайна востра паставілі пытаньне аб рабоце комсамолу сярод батрацтва і беднаты, а таксама бюро ЦК ЛКСМБ у сваёй пастанове аб удзеле комсамолу ў справаздачна-перавыбарчай кампаніі саветаў адзначыла, што „справаздачна-перавыбарчая кампанія с. саветаў у г. г. павінна, больш чым калі-б то ня было, прайсьці пад знакам шырока разгорнутай работы па арганізацыі беднаты. Па гэтым ЦК абавязвае ўсе арганізацыі аказаць усямерную дапамогу партыі ў рабоце па арганізацыі і згуртаваньню беднаты, бяручы на сябе ініцыятыву па скліканьню і правядзеньню сходнаў беднаты з пярэднямі ўзгадненьнем з партарганізацыяў, а таксама правесці работу па арганізацыі бядняцкай моладзі і батрацтва шляхам правядзеньня сходнаў бядняцкай моладзі, канфэрэнцыі і г. д., дабіваючыся гэтым, каб бядняцкая моладзь і батрацтва былі-б асноўнай апорай комсамолу ва ўсёй рабоце па справаздачна-перавыбарчай кампаніі с. саветаў“.

Праводзячы работу сярод беднаты і батрацтва партыйныя і комсомольскія арганізацыі павінны ўзмацніць бязьлітасную барацьбу з правамі недацэнкай работы сярод батрацтва і беднаты, як з самымі шкоднымі правамі правага опартунізму.

Даволі трывожных сыгналаў УСЕБЕЛАРУСКАЯ КОНФЭРЭНЦЫЯ ФІЗКУЛЬТУРНІКАЎ РЫХТУЕЦА У ЦІШЫ ГАБІНЭТАУ ЦСПСБ І ВСФКБ

Масы нічога ня ведаюць аб канфэрэнцыі Мы патрабуем адмены тэрміну скліканьня канфэрэнцыі

Па так даўно ЦК УсеКП(б) прыняў спецыяльнае рашэньне аб становішчы і задачах нашага фізкультурнага руху.

Гэтае рашэньне ЦК УсеКП(б) мае выключнае значэньне для фізкультурных арганізацыяў, таму што яно цесна ўвязана з агульнымі задачамі рэканструкцыйнага перыяду.

Зараз над вутом выкананьня гэтых дырэктыв ЦК павінна праходзіць уся праца фізкультурнага арганізацыяў. У сувязі з гэтым новымі задачамі профсаюзы і саветы фізкультуры пры шырокім удзеле пролетарскай грамадзкасьці павінны забяспечыць рашучы пералом—ад мінулай аполітычнасьці, у якой знаходзіліся фізкультурнага арганізацыі, да балвога дзейнага ўдзелу ў будаўніцтве нашай краіны, у сацыялістычным наступе на рэшткі капіталізму.

Але ў першую чаргу выкананьне гэтых задач кладзецца на кіраўніцтва, якое павінна для гэтага мобілізаваць масы фізкультурнікаў.

Аднак, па вялікі жалі мы маем зьбраз у гэтай галіне абурваючы палітычныя правалы, які разам з пэлым шэрагам меўшыхся раней прарываў павінен зноў высунуць пытаньне аб якасьці нашага фізкультурнага кіраўніцтва, аб мэтазгоднасьці далейшага яго прабываньня на сваіх пастох.

Чырвоная Зьмена ў свой час аб гэтым дастаткова і яскрава сыгналізавала. „Чырвоная Зьмена“ сыгналізавала аб тым, што арганізацыя аполітычна, што праца яе амаль зусім не падпарадкавана задачам перыяду сацыялістычнай рэканструкцыі краіны, прынамсі, работа арганізацыі ў гэтым задачамі ня мела ніякай увязкі.

Цяпер-жа мы павінны паставіць гэтыя пытаньні яшчэ больш рэзка, яшчэ больш глыбей, цяпер мы патрабуем прамога бальшавіцкага, неадкладнага адказу ад адпаведных арганізацыяў на ўсе нашы панярэдні і сучасныя сыгналы.

Што прымушае нас патрабаваць такога рэзкага рэагаваньня?

Мы лічым, што даўно мінуў час спачувальным гутаркам аб аб'ектыўных прычынах—гутарках, якія не давалі нікому карысьці.

Фізкультурнае кіраўніцтва не апраўдала сябе, тым сыгналам „Чырвоная Зьмена“ аб палітычных правалах арганізацыі, яны ня былі ўсваяваны фіз-

культурным кіраўніцтвам, бо ў напрамку ліквідацыі іх нічога ня зроблена і сучаснае становішча фізкультурнага руху пагражае новымі і больш значымі прарывамі.

Сёньня мы сустракаемся з новымі абуральнымі фактамі, якія халаднакроўна захоўваюцца ў цішы пакоў Вышэйшага савету фізкультуры і культурнага ЦСПСБ.

Справа ў тым, што праз 5 дзён (15 студзеня) прызначана ўсебеларуская міжсаюзная канфэрэнцыя фізкультурнікаў, якая павінна адграць рашаючую ролю ў справе перабудовы работы фізкультурнага арганізацыяў, у справе прыстасаваньня яе да новых задач, высунутых сёньнішнім днём наступленьня на элемэнтны капіталізму ў нашай краіне, і ліквідацыі іх, як клясы ў вёсцы,—канфэрэнцыя, ад якой залежыць пералом у арганізацыі ў сувязі з вышэй-памяненымі пастановамі ЦК УсеКП(б).

Аднак, ня глядзячы на ўсё гэта, шырокія масы пролетарскай грамадзкасьці, шырокія масы фізкультурнікаў і комсамол абсалютна ня ведаюць аб тым, што 15 студзеня адбудзецца канфэрэнцыя такой вялікай важнасьці. Профсаюзы не патрабавалі нават нікога абвясціць аб ёй. Нам, старшнін ВСФКБ—таў. Леў, аб якім мы пісалі ў свой час на паставіў пытаньне аб канфэрэнцыі ў Цэнтральным Камітэце ЛКСМБ. Толькі ўчора асобнымі сьпірамі бюро ЦК удалося выпадкова даведацца, што 15 адбудзецца гэтай канфэрэнцыя. Ня ведае аб гэтым і піводны камітэт комсамолу, які не абгаварваў пытаньне аб патрыхтоўцы яе. Такім чынам кіраўніцтва комсамолу фізкультурным рухам у новым перыядзе фактычна адшываецца.

Па нашае выпытаньне аб канфэрэнцыі нам, старшнін ВСФКБ т. Леў адказаў алігуэйскім бюракратычным адказам:

— «По моему создали все, только, правда, нету общественного внимания».

Мы ведаем, што 15 студзеня ВСФКБ сумесна з профсаюзамі як заўжды, як робяць кожны год «отколет» пышны парад фізкультурнікаў, таму мы лічым такое стачовішча абуральным. Гэтым трэба пакласці канец. Мы патрабуем прыняць самых рашучых мер і ў першую чаргу адмены тэрміну скліканьня канфэрэнцыі.

ПАБУДУЕМ ПАДВОДНУЮ ЛОДКУ ІМЯ КОМСАМОЛУ

Апошні пленум ЦК УсеЛКСМ прыняў пастанову аб пабудове падводнай лодкі для Чырвонай арміі на сродкі комсамолу.

Збор гэтых сродкаў пастановай разьлічан на два гады.

23 лютага намечана закладка лодкі.

Паступленьне сродкаў ідзе зусім слаба. Комсомольскія арганізацыі Беларусі яшчэ не пераклалі сваю ўвагу на выкананьне гэтай пастановы.

Усім комсомольскім ячэйкам, райкомам і акругкомам трэба раз-жа разгарнуць работу па збору сродкаў.

У парадку практычных мерапрыемстваў па правядзеньню збору сродкаў можна правесці калектывныя суботнікі, вечары, кіно, лекцыі, падпарадкаваўшы збор сродкаў мэтадам сацыялістычнага спарторніцтва, усямерна стараючыся папулярызаваць пастанову пленуму ЦК, арганізаваць дабрахотныя адлічэньні комсамольцаў і беспартыйнай рабочай моладзі.

Збор сродкаў—бавое заданьне ўсёй комсомольскай арганізацыі Беларусі

Францыя рыхтуе вайну супроць СССР

ПАРЫЖ, 8. Выступваючы ў палате дэпутатаў, камуністы Дорыю падкрэсьлілі, што значны рост францускіх паветраных узброеньняў тлумачыцца падрыхтоўкай новай імперыялістычнай вайны, у прыватнасьці вайны супроць СССР. Далей тав. Дорыю зазначыў, што польская вайсковая авіяцыя знаходзіцца пад кіраўніцтвам францускай вайсковай місіі. Дорыю прывёў факты, якія сьведчаць яшчэ і аб тым, што Францыя падтрымлівае і чэха-славацкую авіяцыю. Туды тансама ян і ў Польшчу накіроўваецца матар'ял і інструтары. Францыя падтрымлівае тансама і контр-рэвалюцыйных кітайскіх генэралаў.

Забастоўка тэкстыльшчыкаў у Рэне

ПАРЫЖ, 8. Ян паведамляюць у Брусьлю тэкстыльшчыкі ў Рэне ізноў абвясцілі забастоўку. У забастоўцы ўдзельнічае 3000 чалавек.

Сотнямі гіне народ

ПЭЙПІН, 8. Па паведамленьнях агенства Рэйтэр, страшэннае жабыцтва пануе сярод насельніцтва Луйхайскай правінцыі. Ад голаду гінуць сотні народу.

Гэроічная барацьба індыйскага пролетарыяту

ЛЕНДАН, 8. Агенства Рэйтэр паведамляе з Бамбею: „У сучасны момант бастуе 12 в паловай тысяч індыйскіх рабочых чыгуначных майстэрняў. Акрамя таго, забаставала 6 тысяч рабочых і служачых, якія непасрэдна абслугоўваюць рух“.

Жахлівая тайна, альбо...

Вядомы белавардзец генэрал Купцаў зьнік у Парыжу. Белавардзецкі друк брычыць аб тым, што Купцаў украдзён „агентамі ЧК“.



... Куды прапаў Купцаў...

Барацьба Бельфорскага пролетарыяту разрастаецца

ПАРЫЖ, 8. Магутны забастовачны рух тэкстыльшчыкаў і мэталістых у Бельфоры ня толькі працягваецца, але усё больш распаўсюджваецца. У апошнія дні рабочыя шматлікіх прадпрыемстваў далучыліся да забастовшчыкаў. Будаўнічыя рабочыя Бельфору таксама выпрацоўваюць патрабаваньні і гатовы далучыцца да ўнітарнай барацьбы. Адначасова ўзмацняюцца рэпрэсыўныя меры, арыштоўваюцца профсаюзныя работнікі, члены стачачных камітэтаў. Ня глядзячы на гэта барацьба пролетарыяту з кожным днём разрастаецца.

Паход цьвёрдалобых супроць „Дэйлі Уоркер“

ЛЕНДАН, 8. Спробы ўдушыць цэнтральны орган ангельскай партыі штодзённую газэту „Дэйлі Уоркер“ прымаюць усё больш востры характар. Саюз ангельскіх ганляроў прыняў рэзолюцыю, якая забараняе членам саюзу распаўсюджваць „Дэйлі Уоркер“. Усе прывітаньныя ганляры газэтай ўжо тэлеграфна ўзчалі назад свае заказы.

З фронту лесазаготовак

МАЗЫРСКІЯ АКРУГОВЫЯ УСТАНОВЫ БЯЗЬДЗЕЙНІЧАЮЦЬ

3 1200 кулацкіх гаспадарак да гужпавіннасьці прыцягнута усяго 135 кулакоў

Павольнасьць у рабоце і поўная чыкоўніцкая безадказнасьць у правядзеньні важнейшай політычнай работы пагражаюць зрывам лесазагатоўчых пляну

Комсамолія Мазыршчыны па-большавіцку выконвае ўскладзеныя на яе задачы

(Ад нашага спецыяльнага карэспандэнта)

З пачатку лесаарыхтоўчай кампаніі ў Мазырскай акрузе гэтай справе з боку саветскіх і партыйных арганізацый пры ўдзеле ўсёй саветскай грамадзкасьці акругі была ўдзелена значная ўвага, дзякуючы гэтаму Мазырская акруга па лесазагатоўцы ў першым месяцы была на першым месцы. Так было нядоўга. Вызначаныя мерапрыемствы не даведзены да канца. Кампанія па вывазцы лесу ў акрузе знаходзіцца пад пагрозай зрыву.

Аб чым гавораць лічбы
Згодна заданьня па акрузе патрэбна загатоўіць 750 тысяч кубамэтраў будаўнічага матар'ялу і адзін мільён кубамэтраў драў, гэтая ж колькасьць падлягае і вывазцы. На 5-га лютага маецца недавыкананьне пляну па будаўнічаму матар'ялу на 44 проц., а па драўляным на 37 проц. Гэта ў часе зарыхтоўкі. Што ж датычыцца вывазкі — тут справа пастаўлена зьявіцца нядбайна. Так напрыклад: драў вывезена — 14 проц., а будаўнічага матар'ялу 12,1 проц. Такое становішча, бязумоўна, сыгналізуе аб небяспэцы ў справе выкананьня пляну зарыхтоўкі лесу.

АВК у ролі „штампавальшчыка“

Ня глядзячы на тое, што лесазагатоўчая кампанія мае палітычнае значэньне, Мазырскі АВК гэтай справай не займаецца. З часу пачатку работы па лесазагатоўцы (гэта значыць з 15-га лістапада 1929 г.) АВК зрабіў наступнае: 1. Заслахаў адзін раз даклад кіраўніка акр. адзела Лесбелу. 2. Прыняў рэзалюцыю, у якой прапануе працаўнікам Лесбелу ўзмацніць тэмпы работы. 3. Разаслаў райвыканкомам адзіткі тэлеграмы СНК аб удзеле саветаў у лесазагатоўцы. Вось і ўся праца АВК. Што далей робіцца па лесазагатоўцы АВК нічога ня ведае, а таму і не зьяўляецца дзіўным, што з 1200 кулацкіх гаспадарак акругі прыцягнута да гужавай павіннасьці толькі 135. Калі прышлося запытаць сьекратара АВК тав. СУКАЧА аб удзеле АВК, РВК і сельсаветаў у лесаарыхтоўчай кампаніі, пачырванелі адказваю: „ЯК ПРАХОДЗІЦЬ ЗАГАТОВКА ЛЕСУ, АВК НЯ МАЕ ЗЬВЕСТАК, БО ГЭТАЯ СПРАВАЙ ЗАЙМАЕЦЦА ЛЕСБЕЛ, СВАЙГО ПЛЯНУ АБ ПРАВЯДЗЕНЬНІ МЕСЯЧНІКУ МЫ НЕ ВЫПРАЦОУВАЛІ, А КІРУЕМСЯ ПАКАЗАНЬНЯМІ ТРЭСТУ ЛЕСБЕЛУ“.

комы, так напрыклад: у Жыткавіцкім раёне маецца лесапільны завод, які зараз спыняе сваю працу ў сувязі з тым, што ня мае лессыравіны. Калі загадчык заводу сумесна з працаўнікамі канторы Лесбелу зьвярнуцца ў РВК, то там атрымалі адказ: „МЫ ЗАРАЗ РАСКУЛАЧВАЕМ І ПАГЭТАМУ УСЁ ІНШАЕ НАС НЯ ЦІКАВІЦЬ“. Такое становішча мы нагадваем і ў Нараўлянскім і Калінкавіцкім райвыканкомках. Сельсаветы гэтых раёнаў наогул лічаць што справа лесазаготовак іх не датычыцца і адмаўляюць нават уключаць у абвэстку дню сялянскіх сходаў пытаньне аб лесазагатоўках.

Колгасы заняты „ўнутранымі“ справамі

За ўвесь час правядзеньня ў гэтым годзе лесазаготовак мы мелі па ўсёй акрузе нездавальняючы ўдзел колгасаў у гэтай кампаніі. У колгасах стаіць дзесяткі і сотні коняў, якія не скарыстоўваюцца для вывазкі лесу. Заклучаныя ўмовы з Лесбелам ня выконваюцца. Вось прыклады: Калінкавіцкі колгас мае 110 коняў, але ж старшыня колгаса НОВІКАЎ не дае для вывазкі лесу ні воднага каня і зьяўляецца: „МЫ ЗЯНЯТЫ СВАІМІ УНУТРАНЫМІ СПРАВАМІ, А ЗАЙМАЦЦА ЛЕСАЗАГАТОВКАМІ НАМ НЯМА К-ЛІ“. Клінскі колгас заклучыў ўмову на 40 падвод, а дае толькі 17-20 падвод і то з перапынкамі ў той час, як у колгасе налічваецца 80 галоў цягавай сілы. Якімавіцкі колгас заклучыў умову на 20 падвод і да гэтага часу ніводнай на працу ня выслаў. Дудзіцкі колгас мае 100 коняў, але да гэтага часу ніякага ўдзелу ў вывазцы лесу ня прымаў. Гэтыя колгасы знаходзяцца на блізкай адлегласьці ад лесаарыхтоўчых пунктаў. Такія адносныя колгасаў можна сустрэць у большасьці колгасаў Мазырскай акругі. Старшыня акруговага праўленьня колгассаюзу тав. ХАДАСЭВІЧ заяўляе: „У НАС ЗАРАЗ СВАЯ ГАРАЧКА, МЫ АБАГУЛІВАЕМСЯ І ВЕДАЕМ НЯ МОЖАМ-ЖА МЫ ПАСЬ ПЕЦЬ І НА ВЫВАЗКУ ЛЕСУ“.

Спажывецкая коопэрацыя вы працоўвае пляну...

Акруговае аддзяленьне Лесбелу свачасова прадставіла сьпісы на задавальнасьці лесаарыхтоўчых пунктаў, фуражом, так і інш. Ня глядзячы на гэтае да апошніх, дзён у

нізавую коопэрацыю ня было дастаўлена калёснай мазі, вухналёў і г. д. На ўсіх сходах сялян вылачэце: „даўце махоркі, шыны дайце, няма мазі, вухналёў няма“ і г. д. і г. д., а КІРАЎНІК акруговага АДДЗЯЛЕННЯ спажывецкага саюзу кажа: „МЫ СВОЙ ПЛАН ВЯКАНАЛІ, А НОВЫ ПАКУЛЬ НЯ СКЛАЛІ“.

Саюз Працямлесу пачывае на лаўрах

З боку акруговага праўленьня саюзу Працямлесу наогул нічога ня зроблена. Гэтым пытаньнем саюз, на вялікі жаль, зусім не займаецца. Працаўнікі акруговага праўленьня саюзу адказваюць: „ПАКОЛЬКІ ДА НАС СКАРГАЎ АБ ЭКСПЛЭАТАЦЫН НЕ ПАСТУПАЕ, ДЫК ЧАГО-Ж НАМ ЛЕЗЬЦІ ў ЯКІ-ЯСЬЦІ ЛЕСАЗАГАТОВКА“. Брыгады і арцелі лесаарыхтоўчых батракоў, беднякоў і сярэднякоў не аргані-



— Як успомню аб лесазагатоўках, дык вена ўцяляю абаб дубовую абстаноўку ў акрыжнаньне.

заваны, кожны працуе паасобку. Культурная работа зусім адсутнічае. З АКТУРОВАГА ПРАЎЛЕНЬНЯ СЯЮЗУ НІХТО НЯ РАЗУ НЯ БЫЎ НА ПУНКТАХ РАБОТЫ І НЯ ВЕДАЕ, ШТО ТАМ РОБІЦЦА. Абсьледваць і ўмоў працы як з бо-

ку саюзу, таксама і з боку акрыжнаньня працы дагэтуль ня было. Культурныя сілы ў справе раслаўчэньня лесаарыхтоўчых пунктаў ня ўцгнугны. На сходах саюзу аб гэтым пытаньні ніколі ня ўзьнімалася. Сярод працаўнікоў лесаарыхтоўчых пунктаў аб ЛЕСААРИХТОВКАХ НЕ РАСПРАЦОУВАЛАСЯ.

З боку адміністрацыі лесаарыхтоўчых пунктаў аб вывазцы Лесбелу дзялянка для высечкі. ДА ГЭТАГА ЧАСУ З УСТАНОВЛЕНАЙ НОРМЫ АДВЕДЗЕНА ТОЛЬКІ 90 ПРОЦ. Апарат акруговага зямельнага адзела і участковае канторы засьмечаны варожымі элемэнтам, так, напрыклад: па частцы апарату зняты з работы 18 чалавек, а тыдзень таму назад за вывядзеньня разнастайных зьявічэньняў: падарбы, расстрэлы і інш. арыштвача яшчэ 14 асоб.

Усё гэта праходзіць бяз удзелу саюзу. Саюз аб гэтым ня ведаў, бо ён наогул ня цікавіцца апаратам Лесбелу, і не імкнецца выявіць—што там робіцца, каб дапамагчы партыі і саветскай уладзе выкарчываць усё шкоднае.

Комсамол трымае экзамен

Выкананьне задань Мазырскай комсамоліі ў сувязі з правядзеньнем месячніку лесаарыхтоўчых пунктаў — праходзіць здавальняюча. Комсамольскія ячэйкі ўразумелі палітычную важнасьць кампаніі. Акруговым камітэтам мабілізавана 800 комсамольцаў. Апрача гэтага мабілізаваны гарадзкія ячэйкі (прафтэхшкола і будаўніч), мабілізавана 10 чалавек гарадскога актыву, якія паслаў на пункты лесаарыхтоўчых пунктаў на два месяцы для непасрэднага кіраваньня комсамольскімі арцелямі і ударнымі брыгадамі.

У студзені месяцы па ініцыятыве комсамольцаў лесаарыхтоўчых пунктаў быў ОРГАНІЗАВАНЫ ЧЫРВОНЫ АБОЗ У ЛІКУ 160 ФУРМАНАК, якія працаналі ЦЭЛЫ ДЗЕЦЬ У КАРЫСЬЦЬ ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫЙ КРАЎІНЫ. Пасьля работы ў лесе комсамольцы праходзіць чытку газет сярод дарослых лесаарыхтоўчых пунктаў.

Адначасова трэба адзначыць факты дэзэртэрства паасобных комсамольцаў, У КАЛІНКАВІЦКІМ РАЁНЕ ЧАТЫРЫ КОМСАМОЛЬСКІЯ ЯЧЭЙКІ ЗУСІМ НЯ ВЫСЛАЛІ ПРАЦАЎНІКОЎ ПА МАБІЛІЗАЦЫІ. Комсамольцы ячэйкі будаўнічой праз два дні ўцяклі, даводзячы тым, што нічога не зарабілі ў той час, калі ў аднолькавых умовах з імі працавала ячэйка прафтэхшколы, дзе кожны зарабляў ня менш аднаго руб. 51 кап.

Цікава, што з боку партыйных райкомаў і ячэек амаль што ніякай ня маецца дапамогі, а наадварот, у Калінкавіцкім раёне меў месца падабны выпадак. У час

правядзеньня нарады комсамольцаў аб лесазагатоўцы, сьекратар райкому партыі, тав. ШЧУКІН прызнаваў паралу сьпіньні і тут жа заявіў сьекратару райкому комсамолу: „ТЫ З СВАІМІ ЛЕСАЗАГАТОВКАМІ ЗРЫВАЕШ МНЕ ПОЛІТВУЧОБУ. НАМ НЕКАЛІ ЗАЙМАЦЦА ГЭТАЙ СПРАВАЙ, ДЛЯ ГЭТАГА МАЕЦЦА СПЭЦЫЯЛЬНАЯ УСТАНОВА ЛЕСБЕЛУ, — НЯХАЙ ЯНЫ І ЗАЙМАЮЦЦА“.

Такія паводзіны сьекратара райкому партыі дэзарганізуюць месячнік па лесаарыхтоўцы. Быў і такі факт, калі 18 комсамольцаў зьявіўшыся на працу, два дні пастрацілі пакуль атрымалі ад участковай канторы Лесбелу інструмэнты. Усе гэтыя факты шкодзяць комсамольскай працы ў справе поўнага выкананьня пляну, але ня глядзячы на гэта праходзіцца адзначыць, што КОМСАМОЛІЯ МАЗЫРШЧЫНЫ ПОЛІТЫЧНЫ ЭКЗАМЕН ВЫГРЫМАЛА І НА ГЭТЫ РАЗ.

Акруговая пракаратура маўчыць, нібы вады ў рот набраўшы

У справе лесазаготовак мелясь некалькі значных фактаў. Так, напрыклад: — З ГОМЕЛЬСКОЙ КАНТОРЫ ЛЕСБЕЛУ ПРЫЯЖДЖАЛІ ў МЕЖЫ МАЗЫРСКОЙ АКТУГІ ВЯРБОШЧЫКІ, якія пераманьвалі да СЯБЕ ЛЕСАРУБАЎ ТЫМ, ШТО АБЯЦАЛІ ПАВЯЛІЧЫЦЬ ПЛАТУ НА 25-50 ПРОЦ. У ПАРАЎНАНЬНІ З ПЛАТАЙ МАЗЫРСКАГА АДДЗЯЛЕНЬНЯ І НАВАТ БЫЛІ ВЫПІДКІ, КАЛІ ВЯРБОШЧЫКІ ПРывозілі З САБОЙ ГАРЭЛКУ, ЯКОЙ ЧАСТАВАЛІ ЛЕСАРУБАЎ, АБЫ ТОЛЬКІ ІХ ПАДГАВАРЫЦЬ.

Гэта справа, як і факты нядбайнасьці, зьявіўшыся на лесаарыхтоўчых пунктах з боку АВК, колгассаюзу, коопэрацыі і іншых устнаў — праходзіць без адпаведнага рэагаваньня аргану пракуратуры. ПРАКУРАТУРА НЕ ЗМАГЛА ПРЫСТАСАВАЦЦА ДА ТЭМПАЎ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАГА БУДАЎНІЦТВА І ІЛІЦЕЦЦА ў ХВАСЬЦЕ.

Тэмпы работы па правядзеньню месячніку нікчэмныя і пагражаюць пасьляховаму выкананьню пляну. ДЫРЭКТЫВЫ ПАРТЫІ І ў РАДУ ДА МЕСЦ НЕ ДАВЕДЗЕНЫ. АКТУРОВАЯ УСТАНОВЫ БЯЗЬДЗЕЙНІЧАЮЦЬ. У СПРАВУ ЛЕСАЗАГАТОВАК ПАВІННЫ ўмяшчацца ОРГАНЫ РСІ, І ЧЫМ ХУТЧЭЙ ГЭТА БУДЗЕ ЗРОБЛЕНА, ТЫМ ЛЕПШ ДЛІЯ СПРАВЫ.

МІКОЛА СЬНЕЖАНЬСКІ гор. Мазыр.

РЭКОРДНАЕ ГАЛАВАЦЯПЛСТВА

Падрабязнасьці зрыву конфэрэнцыі комсамольцаў-ударнікаў

Два тыдні таму назад на паседжаньні бюро колектыву КП(б)Б і КСМ заводу „Большавік“ было вырашана правесці 9 лютага г. г. першую конфэрэнцыю комсамольцаў ударнікаў у памішканьні Дому Комсамолу.

Прадстаўнікі завкому, якія прысутнічалі на паседжаньні выказалі згоду і абяцалі ў гэты вечар ніякіх сходаў і паседжаньняў не праводзіць, каб даць магчымасьць пайсьці на конфэрэнцыю ўсім рабочым. Заводакіраўніцтва таксама ўзгадніла гэтую пастанову.

Комсамольцы былі ўсе папярэджаны сьекратарамі цэх'ячэек зьявіцца ўсім на конфэрэнцыю без спазьнення, раздаўшы загадзя мандаты. Агульнага сходу па гэтым пытаньню ня склікалася. Комсамольцы падрыхтавалі некалькі плякатаў. Усё як быццам было наладжана. А вышла зусім інакш. Першая конфэрэнцыя комсамольцаў-ударнікаў заводу „Большавік“ сарвана. Прычыны зрыву наступныя: завком, у асабе старшыні культкамісіі, атрымоўвае звыш 300 білетаў у тэатр і замест таго, каб прыцягнуць як мага болей рабочых на конфэрэнцыю раздае ім білеты ў тэатр, а таксама і дэлегатам комсамольцам-ударнікам. З 100 дэлегатаў на конфэрэнцыю зьявілася 25.

Сьекратара колектыву ЛКСМБ вылучылі на ўсебеларускую конфэрэнцыю фізкультурнікаў саюзу гарбароў, частка комсамольцаў пашла ў тэатр, а частка — на вечар, прысьвечаны скліку конфэрэнцыі фізкультурнікаў у клубе гарбароў.

Пасьля таго, як было абвешчана, што конфэрэнцыя комсамольцаў-ударнікаў не адбудзецца з прычыны малой колькасьці дэлегатаў, частка зьявіўшыся накіравалася ў клуб гарбароў. Там яны ўбачылі незьявіўшыся на конфэрэнцыю дэлегатаў: Лагунова, Соскіна, Шнітмана і інш, якія свой учынак мотывавалі тым, што ня было ў іх мандатаў, а падругое — партыйцам (яны ж і комсамольцы) не абавязкова прысутнічаць на комсамольскіх сходах і конфэрэнцыях.

Як відаць, бюро колектыву ЛКСМБ таксама правяла нядбайнасьць. Ня было праведзена належнай падрыхтоўчай працы, што таксама спрыяла зрыву конфэрэнцыі.

Менакружком ЛКСМБ і ЦП саюзу гарбароў павінны тэрмінова заняцца высьвятленьнем гэтай справы, выявіць канкрэтных носьбітаў зла, ужыўшы да іх самыя суровыя меры.

С.

Па-баявому

Значна разгорнута падрыхтоўка да агра-паходу ў Самарскім кав. палку. Адусюю ідзе спячкаюць аэраунгі, плякаты, абвэсты.

Падрыхтоўка праходзіць пад лідэрствам спартоўцаў і ударніцтва. Дырэктыва — «ударным тэмпам правядзем большавіцкі паход» — выконваецца. Спачатку адзінкі а потым дэсяткі, а зараз ужо сотні можна лічыць ударнікаў агра-паходу.

У гэтай справе наперадзе камуністы і комсамольцы, начсклад. Комсамалец Бачароў — каваль абвешчэе сабе ударнікам па лепшаму рамонту сельска-гаспадарчага інвэнтару ў аграпаходзе. Камуніст Чамбаў абвешчэе сабе ударнікам па лепшаму раслаўчэньню чырвонаармейскіх задач агра-паходу, па лепшаму згуртаваньню батрацка-бідняцкіх і сярэдняцкіх мас для

выкананьня задач партыі ў напружы ліквідацыі кулака, як класу.

У кожным эскадроне вылачэце аб выкліках байцоў. Апрача індывідуальнай формы, ударніцтва па агра-паходу прымае масавы характар. Першы эскадрон цалкам рыхтуецца абвешчэе сабе ударным, комсамольская група куляметнага эскадрону абвешчэе сабе ударнай па агра-паходу.

Гаспадарчы ўзвод, дзе сконцэнтраваны большасьць майстраў, рыхтуецца абвешчэе сабе ударным. Так, байцы - самарцы адгукнуліся на баявы кліч РВС акругі на дапамогу вясновай пасаўкампаіні, па дапамогу бядняцка-сярэдняцкім масам дэлеа выкананьня баявога абавязку ліквідацыі кулацтва як класу.

Ш-н.

У РЭЧЫЦЫ БЕЗ ПЕРАМЕН...

Ні на хвіліну не паслабляць барацьбы з опартунізмам.—Па-ўдарнаму перамагаць адставаньне ў выкананьні гаспадарчых плянаў.—Дабіцца сапраўднай перабудовы работы на баявых задачах дню

Гомельскі акругком ЛКСМБ павінен дапамагчы Рэчыцкай комсамолі выправіць дапушчаныя памылкі, зрабіцца баяздольным атрадам за генэральную лінію партыі

Пабудова новага дубільнага заводу, новай сярніковай фабрыкі, перапрацоўнага заводу, перавод сярніковага фабрык і фанернага заводу імя Маскава на беспераный тыдзень — гэтыя канкрэтныя факты соцыялістычнага будаўніцтва, якія адбыліся апошні год у Рэчыцы. У фабрычных корпусы ўліваюцца новыя рады рабочых, большасьць з іх выходзіць з вёсак, сярод іх вялікае кошта займае моладзь. Розныя людзі ўліваюцца ў рабочыя калектывы, розныя пастроі прыносяцца ў сьцену фабрык. Складаныя аддзяленьні пераходзяць рэчыцкіх рабочых: беларусаў — 31,3 проц., украінцаў — 18,8 проц., латвіяў — 47,7 проц., польскаў — 2,8 проц.

Райномаўскі дзорца



Усё гэта ўскладняе ўмовы працы ў гэтых арганізацыях у тым ліку і комсамольскай, вымагае ад комсамолу

паступова сьціхла, рокат ле прыціх разам з комсамольскай ініцыятывай. Асабліва гэта выявілася пасля пераходу сьнаборніцтва ў агульна-рабочае.

Праверка гаспадарчай дзейнасьці атрада і зьявіць ударных брыгад не адыгралі чаканай ролі ў разгортваньні соцыялістычна сьнаборніцтва. Агляд фактычна быў ЗМАЗАН і заменен агульным удзелам комсамольскай арганізацыі ў праверцы выкананьня гаспадарчых палітычных дагавораў па лініі профсаюза.

На першае студзеня г. г. 22 ударных ініцыятыўных брыгады, якія аб'ядналі 220 чалавек і якія ўжо мелі шэраг дасягненьняў (паменшаньне браку на 40 проц., зьніжэньне прагулаў, палепшаньне якасьці і інш.), зараз разваліліся ў зьяўленьні пераходам на беспераный тыдзень. Райком і комсамольскія ічэйкі не надрыхтаваліся да беспераныйкі, — апа іх засталася вьпяналку.

Жыў „актыў“ і „пасыў“

Наглядаецца масавае адмаўленьне комсамольцаў ад уступленьня ў соцыялістычнае сьнаборніцтва, таўмачэцца гэта частай зьменаў варштатаў, некваліфікаванасьцю падручных (гэта гавораць тыя, якія самі толькі ўчора вышлі з падручных). Ёсьць на фабрыках комсамольцы, якія безадказна кідаюць добрыя запалкі ў сьмячэццэ. Гэта, безумоўна, адбылася на выпрабодцы кожнага рабочага. Напрыклад, на фабрыцы «10 Кастрычнік» у кастрычніку м-цы замест 2812 скрынак выпрацавана кожным рабочым 2165, у лістападзе замест 2812 — выпрацавана 2306 скрынак. Ня лепш і на «Дняпро». Замест вызначаных 1332 скрынак на кастрычнік, выпрацавана — 1039 і ў лістападзе замест 1332 выпрацавана 1040 скрынак. Да гэтага трэба дадаць, што якасьць значна пагоршылася і павялічыўся брак.

„Хто хоча, толькі ня мы“

Усё гэта праходзіла міма бюро калектыву, міма райкому комсамолу. Актыў ічэйковы і раённыя лічэньні, што такое становішча складалася па віне вышэйшых арганізацый, толькі не па іхняй.

Брыгаднікі ня ведаюць палітычнага значэньня працы брыгад. Ніякай выхаваччай работы сярод ударнікаў не вьдзецца. Гэта сьлёда ўжо адчуваць. Напрыклад, на

заводзе «Інтэрнацыянал», ня глядзячы на павышэньне зароботнай пьлаты ўд-ніку, ёсьць развалжаньні такога зьместу «працуем на другога, у брыгадзе працаваць цяжка» і г. д.

Увочу работы брыгады няма. Тыя ці іншыя посьпехі не даводзіцца да ведама рабочых мас, не папулярызуюцца яны. Вакоі ударных бры ад грамадзкай думкі ня складзеныя.

Комсамольцы стаяць у баку ў рац-лялізатарскага руху. Прапановы комсамольцаў заводу імя Томскага адміністрацыя прыняла, але ў жыццё не правяла. Вытворчыя нарады таксама не зьяўляюцца месцам для наведваньня комсамольцаў. Ва ўсім раёне толькі на фабрыцы «Дняпро» працуюць курсы тэхнічнай адукацыі.

Усё гэта разам уяўляе сьведчэньні аб тым, што Рэчыцкая комсамольская арганізацыя яшчэ ня выканала дырэктывы апошняга пленуму ЦК УсёлКСМ аб павароце тварам да вьтворчэсьці.

Хвасьцэістыя з шыльдай — „актывістыя“

— „Задача заключэцца ў тым“, — гаварыў тав. Баўман, — каб выўляць опартунізм на практыцы, біць яго па сьвэжых сьлядох, на практычнай рабоце...“ Як-жа вьдзе гэтую барацьбу з опартунізмам Рэчыцкай комсамолі? Дрэнна. Толькі на фабрыцы «Дняпро» і сельска-гаспадарчых майстэрнях саўжлі адзін раз даклад аб правым ухіле. Нават некаторая частка актыву лічэць, што правага ўхілу ў арганізацыі няма(?) (з вьступленьня на актыве).

Гэта толькі частка фактаў, пералік іх можна было-б вьзначна павялічыць, але і гэтага вьстарае, каб сьцьверэзіць, што на рэчыцкіх фабрыках правая практыка досьць рэспасуджана. Правае права-ухіліскага парадку на сходзе, аб якім гутарка ішла вьшэй і на ўсіх іншых вьсходах былі вьдомы комсамольскім актывістам, але яны не знаходзілі патрэбным вьступіць і даць належны адпор гэтым настроям, яны не спрабавалі выкрыць контррэвалюцыйнасьці гэтых настроюў і спраў. Яны напалзілі ў хвасьцэ адсталых мас, не паказаўшы сваёго комсамольскага твару.

Гэта толькі частка фактаў, пералік іх можна было-б вьзначна павялічыць, але і гэтага вьстарае, каб сьцьверэзіць, што на рэчыцкіх фабрыках правая практыка досьць рэспасуджана. Правае права-ухіліскага парадку на сходзе, аб якім гутарка ішла вьшэй і на ўсіх іншых вьсходах былі вьдомы комсамольскім актывістам, але яны не знаходзілі патрэбным вьступіць і даць належны адпор гэтым настроям, яны не спрабавалі выкрыць контррэвалюцыйнасьці гэтых настроюў і спраў. Яны напалзілі ў хвасьцэ адсталых мас, не паказаўшы сваёго комсамольскага твару.

Гэта толькі частка фактаў, пералік іх можна было-б вьзначна павялічыць, але і гэтага вьстарае, каб сьцьверэзіць, што на рэчыцкіх фабрыках правая практыка досьць рэспасуджана. Правае права-ухіліскага парадку на сходзе, аб якім гутарка ішла вьшэй і на ўсіх іншых вьсходах былі вьдомы комсамольскім актывістам, але яны не знаходзілі патрэбным вьступіць і даць належны адпор гэтым настроям, яны не спрабавалі выкрыць контррэвалюцыйнасьці гэтых настроюў і спраў. Яны напалзілі ў хвасьцэ адсталых мас, не паказаўшы сваёго комсамольскага твару.

Не заметка, а аўтар цікавіць нас

Лёзунг самакрытыкі вьўляецца лепшым сродкам выпраўленьня ўсіх скажэньняў і адступленьняў ад ліній партыі ў нашай рабоце. Гэтага не араўмаслі кіраўнікі рэчыцкай арганізацыі. Тут самакрытыка не знашла свайго ажыцьцяўленьня, яна тут бязьдзейная, яна — толькі лёзунг. Гэта можна падцьверэзіць шэрагам фактаў, найбольш характэрныя з якіх прывядзем тут. Адна комсамолка з фабрыкі «Дняпро» на запытаньне ў сэкратара ічэйкі — чаму ў ічэйцы няма ніякай працы, атрымала адказ — гэта не твая справа, аб гэтым ты зможаш гаварыць на справаздачным сходзе. Пасля гэтага сэкратар перастаў гаварыць з комсамолкай.

А вось яшчэ факт. У рэчыцкай рэчаістэсьці выходзіць так, што сьлі пакрытыкуеш каго-небудзь у цэлу, дык пасля гэтага табе праходу не дадуць. — Так вьзьяла адна комсамолка на сходзе комсамольскага актыву. На заводзе Томскага

вьступленьне комсамольца з паказаньнямі на недарэчныя ў ічэйцы актывістыя прарываюць рэплікамі „у цябе даўно трэба было забраць білет“ і г. д.

Друк у Рэчыцы ня стаў зброяй барацьбы з хваробнымі зьявішчамі, а наадварот, — павуленьне заметкі выклікае не рэагаваньне на яе, а вьшукваньне аўтара заметкі і вьпуленьне яго соцыяльнага паходжаньня. На заводзе Томскага, даведаньне аб аўтары адной заметкі, перасталі з ім гаварыць.

На газэтных заметкі або вьсім не рэагуюць, альбо рэагуюць праз год пасля вьмяшчэньня. Напрыклад, на фабрыцы «Дняпро», пачынаючы з жніўня месца, было вьмешчана 12 заметак аб хуліганскіх паводзках комсамольца Галіцкага, а бюро

вьшукваньне аўтара заметкі і вьпуленьне яго соцыяльнага паходжаньня. На заводзе Томскага, даведаньне аб аўтары адной заметкі, перасталі з ім гаварыць.

На газэтных заметкі або вьсім не рэагуюць, альбо рэагуюць праз год пасля вьмяшчэньня. Напрыклад, на фабрыцы «Дняпро», пачынаючы з жніўня месца, было вьмешчана 12 заметак аб хуліганскіх паводзках комсамольца Галіцкага, а бюро

вьшукваньне аўтара заметкі і вьпуленьне яго соцыяльнага паходжаньня. На заводзе Томскага, даведаньне аб аўтары адной заметкі, перасталі з ім гаварыць.

На газэтных заметкі або вьсім не рэагуюць, альбо рэагуюць праз год пасля вьмяшчэньня. Напрыклад, на фабрыцы «Дняпро», пачынаючы з жніўня месца, было вьмешчана 12 заметак аб хуліганскіх паводзках комсамольца Галіцкага, а бюро

вьшукваньне аўтара заметкі і вьпуленьне яго соцыяльнага паходжаньня. На заводзе Томскага, даведаньне аб аўтары адной заметкі, перасталі з ім гаварыць.



НАЛЁТ ВАРАНЬНЯ

вьшукваньне аўтара заметкі і вьпуленьне яго соцыяльнага паходжаньня. На заводзе Томскага, даведаньне аб аўтары адной заметкі, перасталі з ім гаварыць.

Пералому яшчэ няма, але ён павінен быць

Большасьць комсамольцаў не разумеюць нацыянальнай палітыкі партыі ў прыватнасьці беларусізацыі. З боку райкому ня было нічога зроблена да растлумачэньня гэтага пытаньня. У гарадзкой арганізацыі ніхто ня ўжывае беларускае мовы за выключэньнем працуючых у апарате. Беларускай літаратуры комсамольцы ня чытаюць, за выключэньнем тых, якія чытаюць па заданьнях школы. Ня лепш справа абстаіць з ліквідацыяй нявясемнасьці.

Беларускай газэты амаль што ня чытаюць за выключэньнем вьсім недастатковай колькасьці „Чырвонай зьмены“, тыраж якой на Рэчыцы намяняецца з кожным днём. Комсамольская маса і актыву вьсім незнаёмы з права-опартуністычным ухілам у нацыянальным пытаньні. Ніхто толкам не адказа на пытаньні аб тэатральнай дыскусіі, нацыяналі-дэмакратызме і г. д.

Факты — рэч упартая. Супроць іх не папрэш. Яны на сёньня ізноў падцьверэджаюць, што рэчыцкая комсамолі амаль нічога не зрабіла, каб выправіць дапушчаныя ёю раней памылкі. Трэба безадкладна яшчэ раз прапрацаваць вурокі падзеяў у Рэчыцы, зрабіць з іх патрэбныя вьніскі як для самоў Рэчыцы, гэтак і для ўсёй арганізацыі Беларусі.

Пералому яшчэ няма. Яго патрэбна зрабіць.

В. Р. Арчык.

Завод „Чырвоная Зорка“

ГАНЕБНЫ УЧЫНАК

ВЫКЛЮЧАНЫ З ПАРТЫІ „РАБОЧЫ“ СІНКЕВІЧ СЫСТЭМАТЫЧНА ЗЪДЭКВАЎСЯ І ЗЪБІВАЎ СВАЮ ЖОНКУ, ДАВЁЎШЫ ЯЕ ДА СЬМЕРЦІ. ЦЯПЕР, КАРЫСТАЮЧЫСЯ СЬЛЕПАТОЙ КОМСАМОЛЬСКОЙ ЯЧЭЙКІ І ГРАМАДЗКІХ ОРГАНІЗАЦЫЯХ ЗАВОДУ, СІНКЕВІЧУ УДАЛОСЯ ПЕРАЦЯГНУЦЬ НА СВОЙ БОК І ЗГВАЛЦІЦЬ КОМСАМОЛКУ-РАБОТНІЦУ

Мы патрабуем суровага пакараньня хулігана, які маскіруецца пад назвай рабочага

Гэтым днём вдарыўся нячуваны ў гісторыі менскага дражджавога заводу „Чырвоная Зорка“ ганебны учынак рабочага Сінкевіча над маладой работніцай-комсамолкай Н. Ц. Сінкевіч заманіў яе да сабе на кватэру, прапашаў выйсьці „гарбаты“, а потым... згвалціў.

Пытаньне, хто-ж такі Сінкевіч? Пра яго вельмі шмат пісалі ў насьценгазэце, ён сыстэматычна зьбіваў сваю жонку, акаля ад цяжкіх паболу мясяцамі ляжала ў шпіталі і ў выніку цяжкіх перажываньняў памёрла.

Пасьля сьмерці жонкі Сінкевіча, у газэце „Рабочай“ быў зьмешчаны артыкул, які патрабаваў пакараньня мужа-забойцы, але, нажаль, грамадзкая думка навакол гэтага важнага пытаньня ня была ўзьнята і Сінкевіч выпадкова пазбавіўся пакараньня.

Нават у той час, калі яго жонка была жыва, ён п'ястваваў, цягаўся па прытонах распусты. Даведзілі аб гэтым толькі тады, калі аб яго дзікіх учынках пачалі пісаць заявы ў бюро парт'ячэйкі і Сінкевіч выключэцца з шэрагу партыі.

Комсамолка Н. Ц. вясною мінулага году прышла на завод працаваць у якасьці броне-вучавіцы. Яна з самых малых год да паступленьня на завод выходзіла ў дзіцячым доме, нават не памятае сваіх бацькоў.

Вышаўшы з дзіцячага дому Н. ня ведала, як ёй прыстасавацца да самастойнага жыцьця. Н. рашыла лепей не дзесяці, а купляць модныя адзеньні, яна жадала выйсьці замуж, каб гэтым

самым палепшыць сваё становішча. Толькі аднаго баллася Н., гэта—ашуканства. Усё ўлічыў Сінкевіч. Комсамольская-ж ячэйка нічога не зрабіла, каб папярэдзіць Н. у небясьпецы, каб уцягнуць яе ў грамадзкую працу, наспаць яе ў школу, даць правільны напрамак жыцьця. Біззарукасьць комсамольскай ячэйкі і ўсіх арганізацый заводу згуляла на руку Сінкевічу. Яму хутка ўдалося перацягнуць Н. на свой бок, ён яе ўгарваў: „Кінь ты хадзіць на комсамольскія і агульныя сходы. Павер мне,—яны нічога не даюць. Ты маладая, табе траба жыць, а не сохнуць на сходах. Я вось быў партыйцам, але...“ (тут Сінкевіч запнуўся, хацеў сказаць, што яго выключылі з партыі, а сказаў—сам вышаў (!)?).

Пасьля работы адбываліся агульныя сходы комсамольскай ячэйкі, і заўсёды пасьля сходаў, калі ўсе ішлі дамоў, Н. чакала Сінкевіча, пакуль ён ня скончыць сваю працу, а потым разам накіроўваліся на яго кватэру.

У адзін з гэтых вечараў Сінкевіч вырашыў задуманую раней зьверскую расправу над маладой работніцай-комсамолкай. На другі дзень Сінкевіч на рабоце хваліўся сваім „геройствам“, уніжаючы комсамолку Н., ён расказваў усім рабочым аб сваёй „перамозе“. А комсамолка Н. залівалася сьлязьмі, вечарамі горка плакала.

Грамадзкаясьць заводу павінна з усёй рашучасьцю асудзіць учынак забойцы і гвалтаўніка Сінкевіча. Такім не павінна быць месца ў шэрагах пролетарыату.

Трохмесячнік бел. і нацмен. пролеткультуры

Даволі займацца алілуйшчынай

Ударыць па тых, хто ігноруе дырэнтывы партыі па беларусізацыі

„Праводзяць“ беларусізацыю

Ня зусім добра абстаіць справа па беларусізацыі ў Племчэпніцкай сямігодцы. Толькі нядаўна некаторыя настаўнікі пачалі выкладаць лекцыі па беларускай мове. Але акрамя лекцыі больш не пачуеш ніводнага слова па-беларуску.

Выкладчык Вязовіч выключна гаворыць на расійскай мове. Выкладчыца бел. мовы Гольдзіна ня зусім добра ведае беларускую мову. Ня лепш абстаіць справа і ў іншым настаўнікам.

Беларускі літ. гурток працуе зусім слаба.

Вучні лічаць больш культурным гаварыць на расійскай мове. Беларускай літаратуры ў бібліотэцы сямігодкі амаль няма, а калі якая і ёсьць, дык вучні яе ня чытаюць. Усе вечары ў школе і падрыхтоўка да іх праходзіцца па расійскай мове.

Часопіс „Маладняк“, „Чырвоная Зьмена“ школяры амаль ня выписваюцца. РабАНА, ва табою слова.

Чачотка.

Даволі слоў... дайце справу!

Беларуская мова ў Віцебскай комсамольскай арганізацыі чыгункі амаль зусім ня ўжываецца. Усе комсамольцы на сходах галасуюць за беларусізацыю—а ў жыцьці-ж гэта не праводзяць.

Годзе гаварыць, нам зараз патрэбна самая справа. Комсамольцы нічога ня робяць з тым, каб аўладаць беларускай мовай.

Беларускай літаратуры ня чытаюць. Часопіс „Маладняк“ і газэту „Чырвоная Зьмена“ амаль ня выписваюць і ня чытаюць.

Трэба зрабіць рашучы пералом з тым, каб ад слоў перайсьці да практычнага выкананьня дырэктыв партыі па нацыянальнаму пытаньню.

К. Кароль.

На дражджавым заводзе... сьпяць

На дражджавым заводзе „Чырвоная Зорка“ (Менск) з беларусізацыяй справа абстаіць дрэнна.

Усе кіруючыя арганізацыі вядуць усю работу на расійскай мове. На агульных сходах на бел. мове выступаюць 2-3 чалавекі. І

часта здараецца, што такім прамоўцам крычаць: „Гавары па расійску“.

Комсамольская ячэйка заводу нічога ня робіць.

Рабкор.

Ніякага зруху

Справа з беларусізацыяй у комсамольскай ячэйцы сельгасмайстэрніў РЭЧЫЦЫ абстаіць дрэнна.

Беларускіх газэт і часопісаў ніхто ня выписвае. Наглядаюцца нездаровыя адносіны з боку асобнай часткі комсамольцаў да справы беларусізацыі.

РАХМЕЛЕВІЧ.

Абнавіць бібліотэку

Праводзімы комсомолам трохмесячнік беларускай і нацменаўскай пролетарскай культуры яшчэ не ўскалыхнуў бібліотэку Петрыкоўскай шавецкай арцелі „Аб'яднаньне“. Яна там ніводнай беларускай, або лужэйскай кніжкі, няма і літаратурных навінак. Бібліотэка засьмечана старымі непатрэбнымі, а часьцяком і шкоднымі кніжкам.

Тут-жа пры арцелі маецца комсамольская ячэйка, яна нічога ня робіць, каб абнавіць бібліотэку.

215 чалавек арцельшчыкаў жадаюць чытаць кніжкі, але ў бібліотэцы іх няма.

Міша.

САЮЗНЫЯ НАВІНЫ

100 комсамольцаў на політасветработу ў колгасы

У мэтах забесьпячэньня колгасоў надрамі політасветпрацаўнікоў бюро Мен. АК ЛКСМБ паставіла правесці мобілізацыю 100 комсамольцаў для політасветнай работы ў аьсы.

Кольнасьць паомыляемых па рабнах разьмеркавана наступным чынам: Фрунзаўскі і Кастрычнікаўскі РК ЛКСМБ пасылаюць па 30 чалавек. Барысаўскі—20 і вясковыя райны па два чалавекі.

Кандыдатуры пасылаемых павінны ставіцца на абгаварэньне сходаў комсамольскіх ячэек. Пасылаемыя таварышы павінны мець ня менш трохгадовага вытворчага і комсамольскага стажу. І адзін год актыўнай работы ў ячэйцы.

У лін мобілізуемых у горадзе комсамольцаў можа быць уключана ня болей 15 проц. служачых.

Васковыя РК павінны адабраць па два чалавекі з комсамольцаў-батракоў, ці беднякоў-колгасьнікаў. Вярбоўні павінна быць закончана да 20 лютага.

На тэлефону №12-19

УЧОРА НА МЕНСКІХ ФАБРЫКАХ І ЗАВОДАХ

ПРЫКЛАД РАБОЧАГА ГАЛАВЕЦЧАНКІ

Работы ударнік Менбуху тав. Галавецчанка уносіць у фонд індустрыялізацыі краіны ўсю сваю трэцюю пазыку індустрыялізацыі ў суме 100 рублёў і выклікае пасьледаваць яго прыкладу рабочых цэнтральнай базы Менбуху: Манрава, Шыфа, Равана, Страшыскага і Ціша.

РАБОТНІЦЫ ОРГАНІЗАВАЛІ ВЫТВОРЧУЮ КОМУНУ

Работніцы падіроўчага цэху Менскай галятарэбнай фабрыкі Рычагова, Занеўскай, Караваева і Вішнеўскай—арганізавалі вытворчую комууну.


Члены комуны бяруць на сабе абавязак выканаць дагавор па сацыяльнаму прыкладу астатніх цэхі фабрыкі.

ШАХМАТЫ І ШАШКІ

Задача № 4

Я. Камянецкага (Менск)

Друкуецца ў першы раз




Бел. Кра3, Фг3, Сб3, Кг4, Лд1 (5)
Чор. Крс3, Фf3, Кг2, Кh2, пп—Дб, f6(6)

Мат у два ходы

Задача № 1

А. Дагмана (Ворша)



Бел. Дб2, пр—e1, e3, g1 (4)
Чор. пр b6 (1)

Зачыніць дамку

Паўгода падшукваюць кіраўніка

(Горкі, Аршаншчына)

На гледзчы на імянішню шматлікай рабочай і вучнёўскай моладзі Горкі да шахмат і шашак, у нас зусім не праводзіцца шахматна-шашачная праца. Паўгода таму нязад заснаваўся ў партыйным рабочым клубе шахматны гурток, але дагэтуль не адбылося ніводнага занятку. Праўдзёнае клопатумачыць гэта тым, што яно падшуквае кіраўніка гуртка.

У выніку сярэд моладзі назіраюць дрэнныя ўхілы: п'яна, гуляня ў карты і інш.

ФЕДАРЧЭНКА Р.

За паўгадзіны шашачны сэанс

8 лютага на заводзе „Энергія“ (Менск) рабочы заводу комсамолец т. Зьля. у час абедзеннага перапынку даў сэанс адначасовай гульні ў шашкі, у якім удзельнічала 21 рабочы. Сэанс цягнуўся паўгадзіны і скончыўся з вынікаюча ўдалымі для сэансэра вынігамі: +20 —1.

Зацікаўленасьць да турніру была вельмі вялікая. Лежытоўкі на месцы ўсе жадаючыя паглядзець на гульні.

Не абыйшлося і без непрадугледжанага здарэньня: гуляючыя і гледачы былі настолькі захоплены гульні, што пра служалі гудок і пагэтуму опазьніліся да працы. Сэанс на „Энергіі“ зьмяляецца першым сэансам адначасовай гульні ў Беларусі, гуляны на прадпрыемстве ў час абедзеннага перапынку. Гэты сэанс трэба практыкаваць і далей, ня адзін з відаў культаўнага абслугоўваньня рабочых ў часе абеду. Але неабходна, каб за пяць хвілін да

гудка орансы блізумоўна опыніліся. Дзеля таго, каб орансы не зацікаўлялі рэкомэндуем, каб іх даваў не адзін сэансэр, а два.

Міжнародны турнір у Сан-Рэмо

Скончыўся міжнародны турнір у Сан-Рэмо (Італія). Першае месца заняў сусветны чэмпіён Алехін (гуляў ад Францыі), другое—Ніколіцвіч (Данія), трэцяе—Рубінштэйн (Польшча), чацьвертае—Багалюбаў (гуляў ад Нямеччыны).

ПАПРАўКА

У мінулым шах. адзеле пад аздачай № 3 выпалі словы: „мат выйграваюць“.

Паштовая скрынка

Падаякоату — „Надледа слухаш“, Лооооу—„Ня хібы ў Гарадкоўскай сямігодцы, а старое балота“, Наблюдючаму—„Галавчэпства, альбо безгаспадарнісьць“, Вону—„Аб Койданавскім РК КСМ“, Ярашонку—„Ячэйка ЛКСМБ прачнісь“, Групе ЛН—„Арцель п'яніц“, Б. Сьмілаўскаму—„Грубая адносіны да насельніцтва“, Колчэдаву—„Карцэжная арганізацыя ў вёсцы Ліцьвяна“, Гаунтарману—„Аб зьлёне ЛН“, Наблюдючаму—„Прыкладныя партыйны“, В. В.—„Ня месца дэзэртэрам у савецкіх установах“, С. К.—„Глаза відалі, што куплялі“, К. А.—„Насьценкоры ці шпіены“, Рабкору—„Аб тава-

рстве „Набат“ і інш.—пералічыўшы допісы зьмешчаны ня будуць, частка з іх выкарыстаць лепш у насьценгазэце і вырашыць гэтыя пытаньні ў месцы.

Паведамленьні

Сёньня, а 7-й гадзіне ўвечары, памяшканьні ФРК адбудзецца паведажаньне прыймовай камісіі.

У сераду, 12 лютага, а 7-й гадзіне ўвечары—паседжаньне конфликтнакмісіі ФРК ЛКСМБ.

Адказны рэдактар Рэдкалегія

ДОМ КОМСАМОЛУ

сёньня а 7-й гадзіне ўвечары

ВЕЧАР СПАТКАНЬНЯ З БЕЛАРУСКІМІ ПІСЬМЕНЬНІКАМІ

1. Данаад аб шляхох беларускай літаратуры.
2. Выступленьне БелАПІаўцаў: Аляксавіча, Аляксандравіча, Вечара, Кавала, Броўкі, Фаміна і Маранова.

БІЛЕТЫ У БІБЛІОТЭЦЫ ДОМУ.